



Максім Осіпаў. Тапкі юбілейныя  
“Ліпень 1812”. Змяшаная тэхніка.

Тапкі, тапачкі, тапці, тапцікі, тапусікі...  
Ды як не назаві іх, а ўсё адно – тапкі! Што  
яны? Чаму яны такія? Хто іх прыдумаў?  
А толькі пачнеш разважаць – да многага  
дадумаешся...

Ну, напрыклад.

Тапкі – гэта найперш утульнасць,  
зручнасць, камфорта, цяпло, але не толь-  
кі.

Тапкі – гэта ветлівы гаспадар, які на  
парозе сустракае ў сваім дому госця і  
першай справай прапаноўвае яму абуць  
тапкі. Абуць або ўсё-такі надзець? Ці,  
можа, лепш проста... сунуць у іх ногі?

Тапкі – гэта разумны сабака, які за-  
сёды, у адрозненне ад забыўчылага гас-  
падара, знайдзе яго тапкі і прынесье іх

# Tanki -



Максім Пятруль. “Хатняя гравітацыя”. Свінц.

Надоечы менавіта тапкі натхнілі вя-  
домых беларускіх дызайнераў, мастакоў і фатографаў на тое, каб разняволіца ў сваіх фантазіях і кожнаму ў меру свай-  
го досціпу і майстэрства даследаваць сродкамі мастацтва гэты, здавалася б,  
звичайны атрыбут хатняга камфорту.  
Выставка “Тапаграфіка”, арганізаваная Беларускім дзяржаўным універсітэтам культуры і мастацтва і аўтацэнтрам “Атлант-М” на Машынабудаўніку” пры падтрымцы Міжнароднага аўтама-  
більнага холдынгу “Атлант-М”, у галерэі



Антон Баранаў, Алена Карпітава. “WW”. Аўтарская тэхніка.



Марына Шаліма (студыя “Sutoria”). “Парнае катанне”. Натуральная скора.

Скульптар Кастусь Селіханаў: “Як усе хатнія людзі, нашу тапачкі, калі холадна. Яны, прайда, вечна губляюща, дакладней, заўсёды ёсць адзін, другі ж апнаеца ў нейкіх нечаканых месцах... Словам, тапачкі жывуць уласным жыццём. З дзяцінства я іх ціха ненавідзеў, паколькі мама па семдзесят пяць разоў на дзень пайтарала: “Косця, адзень тапачкі, не хадзі без тапак і г.д.”. Да гэтага часу, калі заходжу да мамы, чую гэтую эпахальную фразу. Пры гэтым разумею, што ў мамы ўсё ў парадку. Смяюся, калі ў цягніку бачу нашых арганізаваных суграмадзян, якія цудоўным чынам паспя-  
ваюць пераапрануцца ў тапкі ўтым ліку, калі ты толькі-толькі зірнуў у акно. Хаця я разумею, што гэта зручна і, хутчэй за ўсё, яны дзейнічаюць па прынцыпе: дзе каплюш, там і дом”.

Іван Айплатаў. “Прыгожыя”. Штучны жэмчуг, калючы дрот.



# ГЭта...

Андрэй Шчукін, Дзяніс  
Чадзельскі, Алена Міт.  
“Пакаёвые тапачкі”.  
Пеналласт, штучны  
мех.

“Універсітэт культуры” лі-  
таральна ўзарвала насы  
ўяўленні пра тапачкі. Можаце ўяўіць сабе, на-  
прыклад, тапкі ў 2 метры  
20 сантиметраў “ростам”,  
у якіх нават можна пры-  
неабходнасці паслаць ці  
проста паляжаць ды па-  
чытаць газету? Або тапач-  
кі, зробленыя са свінцу,  
цэглы, калючага дроту?  
Або тапачкі-фольксвагены?..

Сёе-то з прадстаў-  
леных на “Тапаграфіі”  
мадыфікацый чытак ба-  
чыць тут на фотаздымках.  
Не менш цікава, аднак,  
пастухаць, што думаюць  
пра тапкі і наогул хатнюю  
утульнасць самі аўтары  
работ. Вось некаторыя выказванні.

Старшыня Беларус-  
кага саюза дызайнераў  
Дзмітрый Сурскі: “З  
першага погляду можна  
заўважыць, што мая  
майстэрня не вылуча-

еца ідэальным парад-  
кам. Але для мяне гэта  
камфортна. Я працую ў  
гармоніі са сваімі матэ-  
рыяламі, артэфактамі,  
інструментамі. Таксама  
і дома: розныя душэў-  
ныя рэчы, фамільныя каштоўнасці, кнігі,  
аўтарская работы калег і сяброў. Сваю  
прастору я ствараў самастойна. На-  
прыклад, мая мэблі была пабудавана з  
падручных матэрыялаў у гады суцэль-  
нага дэфіцыту – з чарцёжных шахмат-  
ных дошак. І па сённяшні дзень мне з ёй  
цяжка расставацца. Ну і, вядома ж, важ-  
нае месца ў стварэнні ўтульнасці я ад-  
воджу наяўнасці ў доме жывой істоты –  
кошкі або сабакі. А да тапачак, у мяне  
вялікай любові няма. Іх ніколі няма на  
месцы, іх увесе час трэба шукаць. Таму  
дома я часцей хаджу басанож. Мой пра-  
ект на “Тапаграфіі” выбудоўваецца на  
антытэзэ. Тапачкі – гэта і элемент хатнай  
утульнасці, і ў той жа час хатнія кайданы.  
Яны ператвараюць цябе ў палонніка по-  
быту, які ходзіць замкнутым маршрутам:  
халадзільнік – тэлевізор – канапа...”

Дызайнер і мадэльер Іван Айплатаў:  
“У мяне, натуральна, ёсць тапачкі. Яны  
ў выглядзе сабо. Але я аддаю перавагу  
тому, каб хадзіць басанож. Мы ж, людзі  
творчыя, з’яўляемся нейкім правадніком  
паміж космасам і зямлёр, нам патрэбна  
нейкае зазямленне! Але калі холадна, я  
заўсёды абуваю тапачкі, утульна і ѿп-  
ла!”

Дызайнер Максім Осіпаў: “Мне з  
прычыны маёй прафесійнай дзейнас-  
ці хутчэй па душы гумавыя тапачкі, таму  
што ў мяне дома хаос і хадзіць баса-  
нох не заўсёды бяспечна. То плохнеш-  
ся ў незмывальную фарбу, то рызыкуеш  
увагнаць у пятку згубленую шрубу. Таму  
ў гумавых тапачках зручна хадзіць – да  
тойстай падэшвы нічога не прыліпае і  
яны потым лёгка адмываюцца. А яшчэ,  
канечне, была класічная гісторыя пра  
тапкі: пару разоў з раніцы я выходзіў з  
дому менавіта ў хатніх тапачках. Першы  
раз усё абышлося за дваццаць метраў  
ад дома, другі раз заўважыў гэта ўжо ў  
метро, таму так і прыйшлося ехаць на  
работу. На шчасце, гэта было лета, таму  
шакіраваць нікога не ўдалося”.

Мастак і дызайнер Уладзімір Цэслер:  
“Мая работа для праекта “Тапаграфіі”  
да ўтульнасці ніякіх адносін не мае. Таму  
што калі мастак будзе гаварыць пра  
утульнасць – гэта ўсё, можна не праця-  
ваць работу, таму што гэта самае про-  
сте і відавочнае – у ёй няма жыцця.  
І, значыць, тапачкі – што? Не падобныя  
ніяк на ўтульнасць. У мяне было многа  
ўсялякіх ідэй, штук, можа, пяцьдзесят...  
А потым прыйшла нечаканая думка звя-  
заная тапачкі са зброя-  
ям”.

А цяпер, шаноўны  
чытак, калі ты чытаеш  
гэтыя радкі дома, зір-  
ні, калі ласка, на свае  
тапачкі. Твае тапкі –  
гэта... Табе нічога не  
хочацца ў іх змяніць?  
Ці наогул памяняць  
іх на іншыя? Ты нават  
не ўяўляеш, наколь-  
кі тады зменіцца ўсё  
твае жыццё!

Пачні з сябе.  
Мікола ЧЭМЕР.  
gilevitch@ng-press.by  
Фота аўтара.



Кастусь Селіханаў. “Архі-тапкі”.  
Цэгла, тэрмастразы.



яму. Нават калі пасля бурнай учараўшай  
вечарынкі з раніцы тапкі будуць раскіданы  
на розных пакоях.

Тапкі – гэта раззлаваная жонка, якая  
ад душы шпурляе іх у вінаватага мужа,  
а той паспявае ў апошні момант ухіліцца,  
і яны ляцяць, як правіла, у адчыненую  
фортку.

Тапкі – гэта падарунак на 23 лютага  
ци на 8 Сакавіка.

Тапкі – гэта яшчэ не адзенне, але ўже  
не абутак. Таму, будучы толькі ў адных  
тапках, ты яшчэ не апрануты, але ўже як  
бы і не зусім голы.

Тапкі – гэта два браты-блізняты, асу-  
джаныя на адначасовую смерць. Але  
век іх часцей за ўсё даўжэйшы, чым у са-  
мых фрешэнебельных і дарагіх чаравікаў  
ці ботаў.

Тапкі – гэта вечнае і часовае, сваё і  
чужое, любімае і нелюбімае, карыснае і  
шкоднае, прыгожае і выродлівае, вялі-  
кае і дробязнае...

Тапкі – гэта...



Дзмітры Сурскі. “Сладчына  
Бацькаўшчыны”. Лыка, сталь.



Дзмітры Сурскі, Дзяніс  
Трапашка. “Кайданы  
камфорту”. Бетон,  
арматура: